

Кодэкс прафесійнай этыкі беларускіх журналістаў

Прэамбула

Незалежнасць, справядлівасць, адказнасць — фундаментальная каштоўнасці, што аб'ядноўваюць журналістаў, якія сваё прафесійнае жыццё прысвяцілі таму, каб беларусы зайды мелі магчымасць пачуць і ўбачыць праўду. Разам мы — моц незалежнай журналістыкі ва ўмовах ціску і цэнзуры. Мы — голас тых, хто не можа казаць.

Свабода слова і права на доступ да праўдзівай інфармацыі з'яўляюцца ключавымі прынцыпамі дэмакратычнага грамадства. Журналісты адыгрываюць вядучую ролю ў падтрыманні грамадскага дыялогу, забеспечэнні празыстасці ўлады і ў барацьбе з дэзынфармацыяй.

Кодэкс прафесійнай этыкі беларускіх журналістаў (далей — Кодэкс) вызначае этычныя і прафесійныя нормы, накіраваныя на абарону правоў грамадзян, павагу чалавечай годнасці, а таксама на развіццё прафесійнай журналістыкі, заснаванай на сумленнасці і справядлівасці.

Нормы Кодэкса прызначаныя дапамагчы журналістам у прыняцці рашэнняў, імі можна кіравацца пры ўзнікненні этычных выклікаў, з якімі журналісты сутыкаюцца ў прафесійнай дзейнасці, асабліва ва ўмовах зачысткі інфармацыйнай прасторы ўнутры Беларусі, прызнання медыяў экстрэмісцкім і крыміналізацыі спажывання і распаўсяду кантэнту.

Ніякія нормы Кодэкса не могуць быць падставай для прыцягнення супрацоўнікаў СМІ да крымінальнай, адміністрацыйнай, грамадзянска-прававой, дысцыплінарнай ці іншай адказнасці, за выключэннем адказнасці ў межах сістэмы самарэгулявання СМІ. Кантроль за выкананнем Кодэкса здзяйсняе Рада па медыяэтыцы.

Кодэкс не забараняе прытрымлівацца іншых кодэксаў прафесійнай этыкі і правіл, якія могуць вызначаць больш строгія прафесійныя абавязкі.

Кодэкс گрунтуецца на аснове правоў і свабод чалавека, замацаваных ва Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, Сусветнай хартыі ААН аб свабодзе прэсы, Дэкларацыі прынцыпаў паводзін журналістаў Міжнароднай федэрацыі журналістаў.

Слова “журналіст” у Кодэксе выкарыстоўваецца ў гендэрна-нейтральным значэнні.

Пад грамадскім інтарэсам разумеецца інфармацыя, якая аказвае ці можа аказаць істотны ўплыў на грамадства і на жыццё людзей.

Зачыстка інфармацыйнай прасторы ўнутры Беларусі, прызнанне медыяў экстрэмісцкім і крыміналізацыя спажывання кантэнту далей у Кодэксе будуць называцца дзейнасцю ў экстремальных умовах.

Раздел 1. Прафесійныя стандарты, на якіх грунтуеца Кодэкс:

Незалежнасць: Журналіст павінен заставацца незалежным ад палітычных партый і працеваць без прамога ціску ці чаканняў з боку спонсараў/донараў.

Дакладнасць інфармацыі: Журналіст абвязаны абапірацца на надзейныя крыніцы інфармацыі і праводзіць праверку сабраных фактаў перад публікацыяй.

Аб'ектыўнасць: Журналіст павінен імкнуцца да прадастаўлення аўдыторыі максімальна поўнай і аб'ектыўнай карціны таго, што адбываецца, пазбягаць неправераных сцвярджэнняў і спекуляций.

Паўната інфармацыі і баланс меркаванняў: Журналіст павінен прыкладці максімум намаганняў для атрымання інфармацыі з усіх магчымых крыніц, забяспечыць баланс розных меркаванняў па ўзнятых у публікацыі пытаннях. Асаблівую ўвагу варта надаваць кантэксту, які суправаджае падзею.

Адказнасць за распаўсюд інфармацыі: Журналіст нясе адказнасць за дакладнасць інфармацыі, якую ён распаўсюджвае. У выпадку памылкі неабходна неадкладна апубліковаць абвяржэнне, забяспечваючы тым самым права аўдыторыі на дакладную інфармацыю.

Для журналістаў недапушчальны плагіят, свядомае скажэнне фактаў, маніпуляцыя з інфармацыяй, заведама недакладныя каментары, неабгрунтаваныя абвінавачанні, атрыманне незаконнага ўзнагароджання за распаўсюд альбо адмову ад распаўсюду інфармацыі.

Непрымальнасць дыскрымінацыі: Журналіст павінен устрымлівацца ад распаўсюду любых выкаванняў, якія могуць спрыяць дыскрымінацыі людзей па

прыкметах расы, полу, узросту, сексуальнай арыентацыі, рэлігійных перакананняў, палітычных поглядаў, нацыянальнасці ці іншых харктарыстык.

Недапушчальнасць мовы варожасці: Журналіст абавязаны пазбягаць выкарыстання мовы варожасці і агрэсіўнай рыторыкі ў сваіх публікацыях. Праца журналіста павінна спрыяць дыялогу і разуменню.

Салідарнасць: Журналістам важна выказваць салідарнасць з калегамі, якія пераследуюцца за прафесійную журналісцкую дзеянасць.

Раздел 2. Агульныя палажэнні

2.1. Прафесійная дзеянасць журналіста несумяшчальная з працай у органах дзяржаўной улады і мясцовага самакіравання, удзелам у дзеянасці палітычных партый. Примаючы ўдзел у грамадскай дзеянасці, журналісты павінны пазбягаць канфлікту інтэрсаў ці інфармаваць аўдыторыю пра сувязь з такой дзеянасцю.

2.2. Журналіст не мае права прымаць падарункі, аплочаныя паездкі і адпачынкі, а таксама іншыя паслугі, якія могуць паўплываць на яго незалежнасць. У кожным выпадку журналіст павінен інфармаваць грамадскасць пра любую атрыманую падтрымку такога кшталту.

2.3. Журналіста нельга ў службовым парадку абавязаць выконваць працу, калі яна супярэчыць яго ўласным перакананням ці этычным прынцыпам.

2.4. Журналіст мае права адмовіцца ад падрыхтоўкі рэкламнай інфармацыі.

2.5.. Калі журналіст-фрылансер прапануе матэрыял адразу некалькім СМІ, ён павінен паведамляць пра гэта прадстаўнікам кожнай рэдакцыі, да якой звязтаеца.

2.6. Журналіст мае права адмовіцца ад аўтарства і не падпісваць свой матэрыял, калі яго змест быў істотна скажоны пры рэдактуры, мантажы ці іншай перапрацоўцы.

2.7. Плагіят несумяшчальны са званнем журналіста.

2.8. Журналісты ці медыі павінны ўказваць першакрыніцу, калі яны выкарыстоўвалі кантэнт, створаны ці апублікованы іншым журналістам альбо

CMI. Пры цытаванні матэрыялаў іншага медыя трэба прытрымлівацца правілаў цытавання, вызначаных гэтым медыем.

Падчас працы ў экстрэмальных умовах, калі рэдакцыя забараняе размяшчэнне сваіх матэрыялаў на рэсурсах, прызнаных беларускімі ўладамі “экстрэмісцкімі”, да гэтай просьбы варта прыслухацца.

2.9. Ні асобныя журналісты, ні калектывы CMI не павінны зводзіць рахункі паміж сабой праз медыя. Падобныя паводзіны наносяць шкоду прэстыжу прафесіі ў цэлым і падрываюць давер грамадства да медыяў.

2.10. Журналіст абавязаны абараняць прафесійныя годнасць і прэстыж, дэмантраваць салідарнасць з калегамі, якіх пераследуюць за прафесійную дзейнасць.

Раздел 3. Прынцыпы публікацыі

3.1 Паважаючы права чалавека на атрыманне дакладнай інфармацыі, журналіст павінен публіковаць дакладную, правераную інфармацыю, прытрымліваючыся прынцыпаў аб'ектыўнасці і балансу меркаванняў.

3.2. Журналіст павінен крытычна ацэньваць свае крыніцы інфармацыі, старанна і пільна правяраць факты, абавірацца як мінімум на дзве крыніцы інфармацыі. Пры адсутнасці магчымасці праверыць дакладнасць і крыніцы апублікованай інфармацыі журналіст можа публіковаць гэту інфармацыю, але трэба ўказаць, што яна не да канца пацверджаная.

У экстрэмальных умовах журналіст мае права не называць крыніцу інфармацыі, не згадваць прозвішча героя ці эксперта, не падпісаць публікацыю сваім імем для гарантавання дадатковай бяспекі.

3.3. У інфармацыйных паведамленнях факты павінны быць дакладна адмежаваныя ад меркаванняў.

3.4. Распаўсюд інфармацыі, якая змяшчае неаб'ектыўныя альбо неабгрунтаваныя абвінавачанні, недапушчальны, як і ўтойванне важнай для грамадства інфармацыі, скажэнне фактаў і маніпуляцыя імі.

3.5. Паважаючы разнастайнасць меркаванняў, у канфліктнай сітуацыі журналіст павінен даць магчымасць выказацца розным бакам канфлікту. У выпадку, калі

адзін з бакоў не можа адказаць аператыўна ці адмаўляеца ад каментароў, трэба пазначыць гэты факт у матэрыяле.

3.6. Асобе, якая падверглася крытыцы, заўсёды павінна быць дадзеная магчымасць растлумачыць, удакладніць, абвергнуць інфармацыю. Калі такой магчымасці няма, альбо асоба адмаўляеца скарыстацца гэтай магчымасцю, пра гэта неабходна паведаміць у той самай публікацыі.

3.7. Асоба, што дае інтэрв'ю альбо каментар, мае права ведаць, у якім СМІ і ў якім кантэксце будуць пададзеная яе слова. У экстрэмальных умовах журналіст абавязаны папярэджваць суразмоўцу пра “экстрэмісцкі” статус СМІ і магчымыя наступствы ўзаемадзеяння з ім.

3.8. Загалоўкі і падзагалоўкі журналісцкіх матэрыялаў павінны цалкам адпавядаць зместу і не скажаць інфармацыю.

3.9. Характарызываць людзей у матэрыялах СМІ па расавай прыкмеце, веравызнанні, нацыянальнасці, узросце і становішчы, якое займае чалавек, неабходна толькі ў тых выпадках, калі гэта мае істотнае значэнне для правільнага разумення публікацыі.

3.10. Запытваючы інфармацыю, журналіст абавязаны назваць сябе і СМІ, якое ён прадстаўляе, паведаміць суразмоўцу пра тое, што яго слова могуць быць надрукаваныя, за выключэннем выпадкаў, калі вядзеца гаворка пра атрыманне канфідэнцыйнай ці афіцыйна недаступнай інфармацыі.

У экстрэмальных умовах журналіст мае права не прадстаўляцца ад імя рэдакцыі, калі ён звяртаецца ў афільянты з рэжымам структуры. Атрыманая такім чынам інфармацыя можа быць апублікованая з адпаведнай пазнакай. І гэта не будзе лічыцца парушэннем прафесійнай этикі.

3.11. Журналіст і СМІ не абавязаны ўзгадняць канчатковы варыянт інтэрв'ю ці каментару з асобай, якая падала інфармацыю. Гэта дапускаецца толькі пры папярэдній згодзе бакоў.

Журналіст і рэдакцыя маюць права не ўлічваць праўкі суразмоўцы, калі гэта афіцыйная асоба ці палітык, а пададзеная ім інфармацыя мае грамадскі інтарэс.

У той жа час асабліва далікатна трэба абыходзіцца з асабістай і ўразлівай інфармацыяй, апублічванне якой можа нанесці шкоду рэпутацыі, годнасці ці бяспечы асобы.

Сацыяльныя сеткі:

- 3.12. Журналіст і рэдакцыя, якія выкарыстоўваюць інфармацыю, фотаздымкі і відэа, размешчаныя ў сацыяльных сетках, абавязаныя правяраць іх дакладнасць і належным чынам указваць крыніцу інфармацыі.
- 3.13 Журналіст павінен атрымаць дазвол на публічнае выкарыстанне інфармацыі, фотаздымкаў і відэа, размешчаных у прыватных сацыяльных сетках асобы. Гэта не датычыцца публічных асоб, якія распаўсюджваюць грамадска значную інфармацыю альбо выступаюць з публічнымі заявамі.
- 3.14. Нормы Кодэкса не распаўсюджваюцца на асабістыя сацыяльныя сеткі журналіста, тым не менш пры выказанні свайго меркавання ў публічнай прасторы журналісту рэкамендавана прытрымлівацца палажэнняў Кодэкса.

Штучны інтэлект:

- 3.15. Матэрыялы, цалкам ці часткова створаныя з дапамогай штучнага інтэлекту, павінны мець адпаведную маркіроўку. Размяшчаць яе рэкамендуецца на бачным месцы, каб не ўводзіць у зман спажыўца інфармацыйнай прадукцыі.

Раздзел 4. Абарона гонару, годнасці і прыватнага жыцця

- 4.1. Журналіст павінен адрозніваць інфармацыю, якая мае грамадскі інтарэс, ад інфармацыі, што патурае грамадскай цікаўнасці.
- 4.2. Журналіст не павінен публікаваць інфармацыю пра прыватнае жыццё чалавека без яго згоды, за выключэннем выпадкаў, калі гэтая інфармацыя ўяўляе грамадскі інтарэс і важнасць.
- 4.3. Журналіст не павінен фатаграфаваць ці здýмаць на відэа грамадзян у прыватным асяродку без іх згоды. Не павінны публікавацца здымкі ці выявы людзей у іх паўсядзённым жыцці, калі гэта можа зняважыць ці прынізіць іх.
- 4.4. У экстрэмальных умовах любыя фота (выявы), паводле якіх можна ідэнтыфікаўваць асобу, павінны стаць прадметам асаблівой увагі. На просьбы выдаліць фота ці відэа з мэтаў бяспекі трэба рэагаваць згодай.

Рэдакцыям рэкамендавана рабіць непублічным кантэнт, калі ён можа пагражаць бяспецы ўзгаданых асоб ці калі пра гэта папрасілі самі героі публікацыі.

Судовыя працэсы, надзвычайныя сітуацыі, войны

4.5. Падчас асвятлення судовых працэсаў, няшчасных выпадкаў, ваеных дзеянняў, тэратаў, прыродных катаклізмаў, надзвычайных сітуацый рэдакцыям варта прытрымлівацца заканадаўства той краіны, дзе працуе СMI.

4.6. Пры асвятленні судовых працэсаў журналіст павінен прытрымлівацца прынцыпу прэзумпцыі невінаватасці. Чалавек можа быць прызнаны вінаватым толькі судом пры наяўнасці рашэння альбо прыгавору, які ўступіў у законную сілу. Забараняеца публіковаць асабістыя дадзеныя падазраванага (/абвінавачанага?), па якіх можна было б высветліць яго асобу. У гэтым пытанні рэдакцыям варта прытрымлівацца заканадаўства той краіны, дзе працуе СMI.

4.7. Да вынясення прысуду і канчатковага завяршэння судовага працэсу не павінна публіковацца інфармацыя, якая можа перашкодзіць разгляду справы, за выключэннем выпадкаў грамадскага інтэрэсу.

4.8. Асвятленне ходу следства і судовага працэсу павінна быць аб'ектыўным. На ўсіх стадыях расследавання і судовага разбіральніцтва журналіст павінен імкнуцца да поўнага асвятлення пунктаў гледжання бакоў (у крымінальным працэсе, адпаведна, пазіцыі абвінавачання і пазіцыі абароны).

4.9. Калі судовы працэс абумоўлены палітычнымі матывамі (пад "палітычнымі матывамі" маюцца на ўвазе рэальныя падставы непрымальных у дэмакратычным грамадстве дзеянняў альбо бяздзейнасці праваахоўных і судовых органаў, іншых суб'ектаў уладных паўнамоцтваў, накіраваных на ўмацаванне альбо ўлады суб'ектамі уладных паўнамоцтваў, ці недобраахвотнае спыненне альбо змяненне характару чыёй-небудзь публічнай дзеяннасці), то гэта неабходна адзначыць у матэрыяле.

4.10. Калі ў інтэрэсах грамадскасці імя падазраванага было апублікаванае, а пасля факт злачынства не быў даказаны, журналіст абавязаны неадкладна паведаміць грамадскасці, што гэты чалавек невінаваты.

4.11. Публікацыя імёнаў і фотаздымкаў абвінавачаных службовых асоб ды іншых публічных фігур дапушчальная, калі існуе ўзаемасувязь паміж гэтымі асобамі і злачынствам.

4.12. Журналіст не павінен згадваць у СМІ пра злачынства, здзейсненае раней асобай, якая ўжо была пакаранай за яго. Гэтае правіла не тычыцца выпадкаў яўнага крымінальнага рэцыдыву, а таксама выпадкаў, калі асоба працягвае дзеянасць, звязаную са здзейсненым злачынствам, ці прэтэндуе на атрыманне высокай пасады, а таксама ў іншых выпадках, калі ёсць грамадскі інтарэс для такога згадвання.

4.13. Ахвяры няшчасных выпадкаў ці злачынстваў маюць права на асаблівую абарону іх імёнаў. Выключэнні дапушчальныя, калі гаворка ідзе пра грамадскі інтарэс.

4.14. СМІ павінны пазбягаць ідэнтыфікацыі сваякоў і сяброў падазраваных ці асуджаных асоб без іх згоды. Забараняеца публікаваць асабістыя дадзеныя сведкаў злачыннага дзеяння, паводле якіх можа быць ідэнтыфікованая асоба, без іх згоды за выключэннем выпадкаў грамадскага інтарэсу.

4.15 Калі злачынства здзейсненае непаўнагадовымі, не варта публікаваць іх імёны і фотаздымкі, што ідэнтыфікуюць асобу.

4.16. Нельга публікаваць імёны ахвяр сексуальнага гвалту ці дэталі, якія маглі быць прывесці да раскрыцця асобы пацярпелых, калі толькі самі ахвяры не патрабуюць гэтага.

4.17. Нельга ідэнтыфіковаць дзяцей ва ўзросце да 16 гадоў, якія сталі ахвярамі ці сведкамі сексуальных злачынстваў.

4.18. Інфармацыя пра сям'ю падсуднага, род яго заняткаў, веравызнанне, нацыянальнасць, расу ці сяброўства ў якіх-небудзь арганізацыях публікуеца толькі ў тым выпадку, калі гэта мае непасрэднае дачыненне да справы.

4.19. Для працы на тэрыторыі шпіталяў ды іншых устаноў аховы здароўя журналісты павінны атрымаць дазвол у адміністрацыі медыцынскай установы.

4.20. Выконваючы права чалавека на прыватнае жыццё і канфідэнцыйнасць, журналісты не павінны публікаваць інфармацыю пра стан здароўя чалавека, лячэнне, прагноз, а таксама іншую інфармацыю пра здароўе без згоды гэтай асобы альбо яе законных прадстаўнікоў. Такая інфармацыя можа быць апублікованая без згоды сваякоў асобы толькі пры выкананні ўсіх наступных умоў: калі гаворка ідзе пра публічную асобу, калі публікацыя гэтай інфармацыі адпавядае грамадскаму інтарэсу і калі маецца афіцыйнае заключэнне медыцынскай установы.

4.21. Асаблівую асцярожнасць варта праяўляць пры падаванні інфармацыі пра новыя метады лячэння, калі яны яшчэ не поўнасцю апрабаваныя і носяць толькі эксперыментальныя харктар. Варажба і гараскопы не могуць быць пададзеныя ў медыях як дакладная інфармацыя альбо кіраўніцтва да дзеянняў.

4.22. Пры публікацыі звестак пра самагубства ці спробы самагубства журналіст павінен з асаблівай асцярожнасцю ўказваць матывы і абставіны самагубства ці спробы самагубства, каб апублікованыя звесткі не заахвочвалі суіцыдальныя паводзіны ў грамадстве.

Падчас публікацыі такой інфармацыі неабходна інфармаваць пра існуючыя магчымасці эмацыйна-псіхалагічнай дапамогі і групы самадапамогі.

4.23. Не варта ўказваць спосаб самагубства ці спробы самагубства ў загалоўках (трэйлерах), не публіковаць падрабязнасці спосабу самагубства ці спробы самагубства ў любым кантэнце. Не выкарыстоўваць фотаздымкі ці відэазапісы метадаў самагубства, якія ілюструюць суіцыдальныя паводзіны (напрыклад, пятля, лекі, агнястрэльная зброя і г. д.).

4.24. Недапушчальная паказваць сцэны смерці буйным планам. Крывавыя наступствы войн і катастроф, праявы жорсткасці і гвалту можна апісаць і паказаць толькі ў тым выпадку, калі выкананы баланс паміж дакладнасцю ўзаемаадносін і адчувальнасцю гледача, асабліва сем'і ахвяр і іх блізкія. Пры наяўнасці тэхнічнай мажлівасці варта хаваць гэтыя кантэнт пад спойлеры з пазнакай, што ён можа шакаваць аўдыторыю.

Раздзел 5. Выпраўленне памылак

5.1. Абавязкам СМІ з'яўляецца хуткае і поўнае выпраўленне дапушчаных ім памылак. Выпраўленне істотных фактычных памылак павінна публіковацца нeadкладна і на бачным месцы.

5.2. Людзі, у дачыненні да якіх былі распаўсюджаныя крытычныя выказванні, павінны мець магчымасць неадкладнага адказу. Гэтыя адказы не варта суправаджаць рэдакцыйнымі палемічнымі каментарамі, яны павінны мець разумны аб'ём, адпавядзяць сутнасці пытання і быць прымальнымі па форме.